

УДК 631.0

А. В. БОЛКА, К. М. ЕЎСІЕВІЧ, Я. А. СІДАРОВІЧ,
К. К. КІРКОУСКІ, І. В. ЛАЗНУХА, І. М. ГАРАНОВІЧ

БІЯЛАГІЧНАЯ ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ САСНОВЫХ ФІТАЦЭНОЗАУ ПРЫПЯЦКАГА ЗАПАВЕДНІКА

Для комплекснага біягеацэналагічнага вывучэння расліннага покрыва ў рамках Міжнароднай біялагічнай праграмы (МБП) важнае значэнне набываюць пытанні вывучэння біялагічнай прадукцыйнасці раслінных згуртаванняў.

Расліннае покрыва, і перш за ўсё лясныя згуртаванні, адыгрываюць немалаважную ролю ў працэсе пераутварэння і акумуляцыі сонечнай энергіі, якая паступае на зямную паверхню. Лясныя згуртаванні адчуваюць на навакольнае асяроддзе, вывучэнне ўзаемадзеяння з якім мае пэўнае значэнне для пазнання і распрацоўкі мерапрыемстваў, накіраваных на павышэнне біялагічнай прадукцыйнасці раслінных цэнозаў.

Збор і накаленне эксперыментальнага матэрыялу па лесараслінных раёнах, абласцях і рэгіёнах краіны з мэтай пабудовы табліц ходу росту і ўліку ўсей біямасы па фракцыях раслінных згуртаванняў з'яўляецца задачай сучаснай біягеацэналогіі.

Асабліва важнае значэнне набывае ў цяперашні час улік колькаснага саставу біямасы лясных згуртаванняў у сувязі з паскораным навуковатэхнічным прагрэсам, які патрабуе планамернага, навуковага ўліку і прагназавання арганічнай масы раслінных згуртаванняў. У Беларусі высвятленнем запасаў арганічнай масы на адзінку плошчы лясоў займаўся многія даследчыкі [1, 2, 5, 6, 9, 10].

Улік надземнай і падземнай арганічнай масы дрэў (ствол, кара, карэні), падросту, падлеску, наглебавага покрыва намі праводзіўся па методыках, распрацаваных аўтарамі ў работах [3, 4].

Даследаванні сасновых фітацэнозаў Прыпяцкага запаведніка праводзіліся на 7 пробных плошчах, закладзеных у насаджэннях прыкладна аднаго саставу і ўзросту, але якія раслі ў розных экалагічных умовах. Таксацыйная харектарыстыка насаджэнняў пробных плошчаў прыводзіцца ў табл. 1. Мадэльныя дрэвы адбіраліся па аднаму ў залежнасці ад ступені таўшчыні. У спелых і прыспяваючых дрэвастоях у крайніх ступенях таўшчыні мадэльныя дрэвы адбіраліся па аднаму ад дзвюх або нават трох ступеней. Мадэльныя дрэвы старанна падбіраліся ў наўтуры паблізу пробнай плошчы так, каб яны не толькі адпавядалі разліковым велічыням, але і былі б сярэднімі для дадзенай ступені таўшчыні па класу росту і развіцця. Пасля рубкі дрэва часткі галін, пакрытыя ігліцай, аддзялялі ад ствала і ўзважвалі. Масу ігліцы дрэў вызначалі як розніцу паміж вагой галін з ігліцай і галін, якія пазбаўлены яе. У вялікіх мадэльных дрэў абрывалі ігліцу толькі з часткі галін з наступным пералікам на мадэльнае дрэва.

Галіны да ўзважвання паддзяляліся на дробныя (да 1 см у дыяметры) і буйныя (звыш 1 см).

Табліца I

Таксацыйная харктарыстыка сасновых насаждэнняў

Нумар пробной плошчы і профіля	Тып лесу	Састаў	Узрост, гадоў	Сярэдняя		Банітэт	Паўната	Колькасць ствалоў, шт/га		Запас, м ³ /га	Сярэдні прырост, м ³ /га
				D, см	H, м			Усаго	У тым ліку сасны		
7/III	С. бруsnічны	8C1B1Д	65	20,6	20,6	II	0,81	785	645	254,0	213,5
4/III	С. імшысты	8C2БадзД	50	13,6	15,4	II	0,87	1745	1350	190,4	152,7
15/III	С. арляковы	9C1БадзД	50	25,6	22,0	Ia	0,89	600	513	310,6	268,6
1/III	С. чарнічны	9C1БадзД	60	23,3	22,2	I	0,83	665	565	277,7	254,7
3/III	С. даўгамошны	6C4Б	70	15,6	16,4	III	0,69	955	385	142,5	90,9
7/II	С. сфагнавы	10C	50	10,5	5,0	Va	0,50	995	995	28,2	28,2
9/III	С. сфагнавы	10C	80	7,4	5,1	Vb	0,34	1150	1150	17,3	17,3

Карэнні ў мадэльнага дрэва адкопвалі поўнасцю, пры гэтым з глебы па генетычных гарызонтах адбіralі буйныя (7 мм у дыяметры і больш) і дробныя (да 7 мм). У буйных мадэльных дрэў вызначалася площа жыўлення аднаго дрэва на пробе і бралася пэўная частка яе для выкопвання каранёвай сістэмы. Ствол мадэльнага дрэва разам з усімі выпіламі ўзважвалі. Вызначэнне масы травяна-мохавага покрыва праводзілі метадам укосаў на аднаметровых плошчах, якія закладваюцца непасрэдна на пробах або па іх межах. У далейшым гэтыя пляцоўкі выкарыстоўвалі для ўстаноўкі ападаўлаўлівачеляў (па 10 шт. на пробе). Ад кожнай фракцыі верхніх і ніжніх ярусаў бралі пробы на хімічны аналіз і вільготнасць (для пераліку на абсолютна сухую вагу).

Вызначэнне арганічнай масы ў сасновых цэнозах запаведніка праводзілася па тыпах біягеацэнозаў. Быў ахоплен галоўны экалагічны рад, ад саснякоў бруsnічных да саснякоў сфагнавых на верхавых балотах.

Харктарыстыка глебавага покрыва і рэжым увільгатнення апісаваемых плошчаў даволі падрабязна прыведзены ў манаграфічнай працы [11].

Аналіз экспериментальнага матэрыялу мадэльных дрэў паказвае, што маса галін у больш тонкіх ступенях таўшчыні ў параўнанні з вагой ствала складае каля 10%, у больш тоўстых — 15%. Працэнт ігліцы ад вагі ствалоў вар'іруе ад 3 да 7, максімум якой назіраецца ў тоўстых дрэў. Агульная маса карэнняў у сасняках бруsnічным, імшыстым, арляковым і чарнічным складае ў залежнасці ад вагі ствала 15—20%, з іх дробныя — 3—5%. Значна ўзрастает маса карэнняў да вагі ствала ў сасняках даўгамошных, багульніковых і сфагнавых, дзе яна дасягае 37—54%.

З павелічэннем дыяметра дрэў працэнт кары ад вагі ствалоў памяншаецца, ствол робіцца больш поўнадраўнім. У сярэднім працэнт кары ад вагі ствала складае каля 10%.

Некалькі іншыя суадносіны ў накапленні і размеркаванні арганічных рэчываў у дрэў назіраюцца ў саснякоў сфагнавых на верхавых балотах, дзе працэнт галін узрастает да 30 у адносінах да вагі ствала, а кары і карэнняў да 23 і 54. Значна павялічваецца працэнт сухіх галін (да 6 супраць 1,5—2,0 на мінеральных глебах).

Накапленне верхнімі ярусамі арганічнай масы па тыпах біягеацэнозаў можна прасачыць у табл. 2. Аналізуочы адзначаную табліцу, бачым, што агульная працукцыйнасць біямасы дрэбавага яруса ў абсолютна сухім стане ў сасновых цэнозаў вар'іруе ад 12 да 163 т/га. Най-

Суадносіны надземнай і падземнай частак верхніх ярусаў сасновых фітаценозаў у агульной іх масе

Табліца 2

Тып лесу	Узрост, гадоў	Бантэг	Агульная маса, т/га	Надземная частка				Падземная частка	
				сасны		іншых парод		т/га	%
				т/га	%	т/га	%		
С. бруснічны	65	II	147,59	100,66	68,2	25,50	17,3	21,43	14,5
С. імшысты	50	II	118,15	78,77	66,7	25,01	21,2	14,37	12,1
С. арляковы	50	Ia	163,24	115,88	70,9	21,64	13,3	25,72	15,8
С. чарнічны	60	I	150,30	110,97	73,8	12,91	8,6	26,42	17,6
С. даўгамошны	70	III	109,48	40,67	37,1	42,14	38,5	26,67	24,4
С. сфагнавы	50	Va	24,95	17,22	69,0	—	—	7,73	31,0
С. сфагнавы	80	Vb	12,70	9,44	74,3	—	—	3,26	25,7

Табліца 3

Надземная біялагічна прадукцыянасьць сасновых фітаценозаў

Тып ляснога біягеаценозу	У абсолютна сухім стане										Усёго органічнай масы, т/га		
	дрэвастой				падрост		падлесак		травы				
	сасны		іншых парод		т/га	%	т/га	%	т/га	%			
	т/га	%	т/га	%									
С. бруснічны	100,66	78,2	25,50	19,8	1,22	0,9	0,15	0,1	1,25	1,0	—	—	128,78
С. імшысты	78,77	72,7	25,01	23,1	0,78	0,7	0,37	0,3	0,60	0,6	2,80	2,6	108,33
С. арляковы	115,88	80,7	21,64	15,1	0,85	0,6	4,36	3,0	0,55	0,4	0,23	0,2	143,51
С. чарнічны	110,97	85,5	12,91	10,0	1,11	0,9	1,61	1,2	1,05	0,8	2,12	1,6	129,77
С. даўгамошны	40,67	47,0	42,14	48,7	2,30	2,7	0,65	0,7	0,32	0,4	0,41	0,5	86,49
С. сфагнавы	17,22	42,5	—	—	0,39	1,0	—	—	1,30	3,2	21,62	53,3	40,53
С. сфагнавы	9,44	26,6	—	—	0,09	0,2	—	—	2,73	7,7	23,25	65,5	35,51
Верхавое сфагнавае балота	2,17	7,9	—	—	0,29	1,1	—	—	1,30	4,8	23,43	86,2	27,19

большая надземная біялагічна прадукцыянасьць адзначана ў цэнозах, лепш забяспечаных элементамі мінеральнага жыўлення і вільгациі. Максімум біямасы ў надземнай частцы дрэвавага яруса наглядаецца ў сасняку арляковым, дзе ён складае 137 т/га. Значайнай надземнай прадукцыянасьцю вызначаюцца саснякі чарнічныя і бруснічныя, дзе яна дасягае 124—126 т/га. У той жа час дрэнная забяспечанасть элементамі мінеральнага жыўлення і нездавальняючы водны і паветраны рэжымы ствараюць неспрыяльныя ўмовы для развіцця расліннасці на тарфянабалотных глебах верхавога тыпу; у сасняках сфагнавых надземная біялагічна прадукцыянасьць дрэвавага яруса ледзь дасягае 9—17 т/га, паніжаючыся на адкрытых верхавых балотах да 2 т/га.

Прадукцыянасьць надземнай часткі верхніх і ніжніх ярусаў сасновых фітаценозаў прыведзена ў табл. 3.

Даная табл. 3 сведчаць, што падрост атрымаў лепшае развіццё ў сасняку даўгамошным (2,30 т/га), дзе адзначана больш нізкая паўната насаджэння ў параўнанні з іншымі тыпамі лясных біягеаценозаў—бруснічным, імшыстым, арляковым і чарнічным. Маса падлеску ў сасняку імшыстым арляковым дасягнула 4,36 т/га супраць 0,37 т/га ў сасняку імшыстым таго ж узросту. Травяна-хмызняковае покрыва накоплівае найменшую

Табліца 4

Суадносіны драўніны і кары ў агульной вазе ствалоў сасны

Тып лесу	Узрост, гадоў	Банітэт	Ствол у кары, т/га	Драўніна		Кара	
				т/га	%	т/га	%
С. бруsnічны	65	II	88,95	79,91	89,9	9,04	10,1
С. імшысты	50	II	64,58	56,75	87,9	7,83	12,1
С. арляковы	50	Ia	92,62	80,51	86,9	12,11	13,1
С. чарнічны	60	I	94,26	84,30	89,4	9,96	10,6
С. даўгамошны	70	III	32,34	28,86	89,2	3,48	10,8
С. сфагнавы	50	Va	12,81	10,28	80,2	2,53	19,8
С. сфагнавы	80	Vb	6,63	5,42	81,7	1,21	18,3

масу ў сасняках даўгамошных ($0,32 \text{ т/га}$); у сасняках сфагнавых травя-
на-хмызняковы ярус дасягае $2,73 \text{ т/га}$ абсолютна сухога рэчыва. Ярус
імхой добра развіты толькі ў месцах з паніжанай папуляцыяй травяна-
хмызняковага покрыва; у сасняках сфагнавых ён дасягае $21,62$ —
 $23,25 \text{ т/га}$. Агульная надземная прадукцыянасць фітамасы змяняецца ад
35 да 143 т/га абсолютна сухога рэчыва.

Суадносіны надземнай і падземнай частак сасновых фітацэнозаў
(табл. 2) паказваюць, што ў сасняках бруsnічных, імшыстых, арляковых
і чарнічных на надземную частку прыпадае $82,4$ — $87,9\%$ ад агульной фі-
тамасы, у той час як у даўгамошных і сфагнавых цэнозах гэты працэнт
зняжаецца да 69 — 75 . Каранёвая сістэма сасны складае ў бруsnічна-
чарнічных тыпах толькі $12,1$ — $17,6\%$ ад усёй яе фітамасы, тады як у
даўгамошна-сфагнавых тыпах маса яе ўзрастает да $24,4$ — $31,0\%$. Працэнт
кары ад агульной вагі ствалоў сасны ў сфагнавых тыпах (табл. 4) скла-
дае $18,3$ — $19,8$, у астатніх тыпах лесу ён знаходзіцца ў межах $10,1$ — $13,1$.
Для большага параўнання матэрыялаў па змяненню фітамасы ў залеж-
насці ад банітэту насаджэння ў табл. 5 прыводзяцца асобна даныя па
сасне. Прагледжваецца выразная заканамернасць памяншэння фітама-
сы сасны ў сувязі з пагоршаннем умоў росту. Найбольш высокая фіта-
маса заўважана ў сасняку арляковым Ia банітэту ($115,88 \text{ т/га}$), нізкая
у сасняках сфагнавых Va і Vb банітэтаў ($9,44$ і $17,22 \text{ т/га}$). Супастаўлен-
не надземнай фітамасы саснякоў па фракцыях паказвае, што найболь-
шую частку біямасы сасны складае ствол. На долю ствалоў прыпадае
 70 — 88% , галін буйных — $4,2$ — 9 , дробных — $2,6$ — $8,8\%$ ад агульной
фітамасы. Найменшы працэнт складаюць аднагадовыя парасткі і сукі.
Што датычыць ігліцы, то з пагаршэннем умоў росту ўдзельная вага яе
у агульной масе ўзрастает. Суадносіны фракций фітамасы змяняюцца не
толькі па тыпах лесу, але і ў іх межах у залежнасці ад змянення дыя-
метра ствала.

У заключэнне адзначым, што ў аналізуемых тыпах сасновых лясоў
Палесся ўдзел верхніх і ніжніх ярусаў расліннасці ў агульной фітамасе
змяняецца, як правіла, з узмацненнем або аслабленнем рэжыму ўвіль-
гатнення глебаўтвараючых і падсцілаючых парод. У сасновых тыпах
лесу, за выключэннем асакова-сфагнавых і сфагнавых, пераважаюць у
агульной фітамасе верхнія ярусы фітацэнозаў. З пагаршэннем умоў рос-
ту сасновых цэнозаў (зняжэнне банітэту) павялічваецца працэнт удзелу
ігліцы, галін, кары і сучча ў агульной фітамасе.

Такім чынам, можна адзначыць, што ў тых тыпах лесу, фітацэнозы
якіх сумарным выпарэннем расходуюць прыкметна больш запасаў грун-
тавых вод, рост і біялагічная прадукцыянасць іх значна вышэй, чым у

Табліца 5

Біямаса сасны звычайнай па фракцыях

У абсалютна сухім стане

Тып ляснога біягэаценозу	Банітэт	ствол у кары		буінныя		дробныя		галіны	
		m/га	%	m/га	%	m/га	%		
C. бруsnічны	II	88,95	88,4	4,26	4,2	2,65	2,6		
C. імшысты	II	64,58	81,9	5,65	7,2	2,97	3,8		
C. арляковы	Ia	92,62	79,9	10,47	9,0	4,50	3,9		
C. чарнічны	I	94,26	84,9	6,32	5,7	3,15	2,8		
C. даўгамошны	III	32,34	79,5	3,59	8,8	1,15	2,8		
C. сфагнавы	Va	12,81	74,4	1,55	9,0	1,05	6,1		
C. сфагнавы	Vb	6,63	70,2	0,54	5,7	0,83	8,8		

У абсалютна сухім стане

Тып ляснога біягэаценозу	Банітэт	аднагадовыя парасткі		ігліца		сукі		Усяго, m/га	
		m/га	%	m/га	%	m/га	%		
C. бруsnічны	II	0,16	0,2	3,29	3,3	1,35	1,3	100,66	
C. імшысты	II	0,22	0,3	3,13	4,0	2,22	2,8	78,77	
C. арляковы	Ia	—	—	4,25	3,7	4,04	3,5	115,88	
C. чарнічны	I	0,28	0,3	4,23	3,8	2,73	2,5	110,97	
C. даўгамошны	III	0,09	0,2	1,68	4,2	1,82	4,5	40,67	
C. сфагнавы	Va	—	—	0,77	4,5	1,04	6,0	17,22	
C. сфагнавы	Vb	0,04	0,4	0,97	10,3	0,43	4,6	9,44	

тыпах лесу з меншым спажываннем вільгаці з капілярнай паласы грунтовых вод. Гэта сведчыць аб тым, што вызначающим фактарам росту і прадукцыянасці сасновых цэнозаў з'яўляюцца вільгацезапасы глебы, якія залежаць ад размяшчэння да дзённай паверхні капілярнай паласы грунтовых вод, натуральная, з улікам фізіка-хімічных асаблівасцей глебаўтвараючых і падсцілаючых парод.

Центральный ботанический сад АН БССР

Літаратура

- Морозов В. Ф. Весці АН БССР, серыя біял. навук, № 4, 1959.
- Жилкин Б. Д. Классификация деревьев по продуктивности. М., 1965.
- Молчанов А. А., Смирнов В. В. Методика изучения прироста древесных растений. М., 1967.
- Родин Л. Е., Ремезов Н. П., Базилевич Н. И. Методические указания к изучению динамики и биологического круговорота в фитоценозах. Л., 1968.
- Бойко А. В. и др. Березинский заповедник (исследования), вып. 1. Минск, 1970.
- Юркевич И. Д. и др. Продуктивность надземной и подземной массы травостоя в сосновых лесах. Минск, 1970.
- Молчанов А. А. Продуктивность органической массы в лесах различных зон. М., 1971.
- Смирнов В. В. Органическая масса в некоторых лесных фитоценозах Европейской части СССР. М., 1971.
- Цыкунов И. А. Автореф. канд. дисс. Минск, 1972.
- Смоляк Л. П. и др. Изучение лесных фитоценозов. Минск, 1973.
- Комплексные экспериментальные исследования ландшафтов Белоруссии. Минск, 1973.